

Tatsiana Valodzina / Таццяна Валодзіна

Center for Belarusian Culture, Language and Literature Research National Academy of Sciences,
Minsk (Belarus)

e-mail: tanja_valodina@tut.by

<https://orcid.org/0000-0002-9800-2199>

Беларускі і польскі замовы: ад паралеляў да агульной сюжэтна-матыўнай прасторы

Belarusian And Polish Spells: From Parallels to a Common Plot-Motive Space

Białoruskie i polskie zamowy: od paraleli do wspólnej przestrzeni fabularnej

Abstract

Spells from the western territories are an organic part of the folk magic compendium of Belarus, which are included in the general ethnic piggy bank with the main and frequent plots, motifs and images, but at the level of priorities and development of individual elements they make up a slightly different and at the same time complete picture. There are a lot of formulas, images, and motifs that continue the Polish spell tradition and then „dissipate”, point-by-point fixed in places of compact residence of the Catholic population. At the same time, several motifs and even complexes associated with individual functional spell groups fall out of the border zone. The Polish folk magic tradition has become a kind of conductor of Western European influences for Belarusian ones, while direct borrowings from Polish texts are rare. In general, comparative studies give grounds to express the idea of the existence of a common Western Belarusian-Polish plot and motif spell space.

Keywords: Belarusian and Polish folklore, spells, folk medicine, plot and motive, comparative studies

Abstrakt

Krótkie słowne zaklęcia zwane zamowami stanowią integralną część folkloru zachodniej Białorusi. Cechuje je bogactwo linii fabularnych, motywów i wątków obecnych od dawna w białoruskiej kulturze ludowej. Jednak hierarchia poszczególnych składowych oraz ich zbadanie

wykazują obraz nieco niejednorodny, mimo że stanowią pewną całość. W niniejszym artykule poddano analizie pochodzące z folkloru polskiego formuły, postacie, motywy ludowe, które są rozrzucone w otoczeniu białoruskim i które nadal notujemy w osobnych punktach w regionach zamieszkanych przez ludność wyznania katolickiego. Jednocześnie niektóre motywy oraz ich zespoły funkcjonujące w zamowach na pograniczu nie występują. Poprzez polską tradycję zakleć słownych do białoruskiej przedostały się elementy zachodnioeuropejskie, tymczasem bezpośrednie zapożyczenia z folkloru polskiego należą do rzadkości. Przeprowadzone studium porównawcze dowodzi tezy o istnieniu wspólnej polsko-białoruskiej przestrzeni fabularnej zamów i zakleć ludowych.

Slowa kluczowe: białoruski i polski folklor, zamowy, medycyna ludowa, fabuła i motyw, studium porównawcze

Анататыя

Замовы з заходніх тэрыторый – арганічная частка замоўна-заклінальнага кампендыума Беларусі, асноўнымі і частотнымі сюжэтамі, матывамі і вобразамі ўваходзяць у агульнаэтнічную скарбонку, аднак на ўзроўні прыярытэтаў і распрацаванасці асобных элементаў складаюць некалькі адрознную і ў той жа час цэласную карціну. Выяўляеца шэраг формулаў, вобразаў, матываў, якія працягваюць польскую замоўную традыцыю і далей „рассейваюцца”, крапкава фіксующа ў месцах кампактнага пражывання каталіцкага насельніцтва. У той жа час некалькі матываў і нават комплексаў, звязаных з асобнымі функциянальнымі замоўнымі групамі, выпадае з зоны памежжа. Польская замоўная традыцыя стала для беларускай своеасаблівым правадніком заходнебеларускіх упływaў, у той час як прамыя запазычанні з польскіх тэкстаў рэдкія. У цэлым парападобна штуды даюць падставы выказваць думку аб існаванні агульной заходнебеларуска-польской сюжэтна-матыўнай замоўнай прасторы.

Ключавыя слова: беларускі і польскі фальклор, замовы, народная медыцина, сюжэт і матыў, парападобна штуды

Уводзіны

Беларуская замоўна-заклінальная традыцыя адносіцца да ліку жывых, актуальных і сёння. Назапашаны за апошнія тры стагоддзі матэрыял свядчыць аб яе амаль выключна вусным харектары, што ў сваю чаргу абумовіла шырокую варыятыўнасць і шматтайнасць сюжэтаў, матываў, вобразаў. На тэрыторыі рассялення беларусаў між тым замоўная карціна досьць неаднародная, адрозненні пачынаюцца ўжо з колькаснай прадстаўленасці і працягваюцца на ўзроўні тэматыкі і міфапаэтыкі. Колькасць замоў, зафіксаваных на паўднёвым усходзе краіны, перавышае колькасць замоў з паўночнага захаду больш як у сто разоў. Меркаваць, што заходнім раёнам Беларусі не пашанцавала на свайго зацікаўленага збіральніка XIX ст., не даводзіцца, бо на тэрыторыі сённяшніх Воранаўскага, Слонімскага раёнаў працаваў такі апантаны этнограф, як Міхал

Федароўскі. Аднак у яго капітальным зборы беларускага фальклору толькі некалькі ўзоры вербальны магічны медыцыны (Federowski, 1897). Друкаваных замоў з Гродзеншчыны прадстаўлена мізэрна мала, парадку трох-чатырох дзесяткаў тэкстаў.

Аднак і зварот да суседняй польскай традыцыі выяўляе падобную сітуацыю. Не вылучаецца колькасна назапашаная на сёння калекцыя польскіх замоў, прадстаўленая ў зборах Оскара Кольберга, Францішка Катулі, Уладзіслава Сяркоўскага, Макса Топпена, у шэрагу публікаций у часопісах „*Wisła*”, „*Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej*”, „*Lud*” і інш. прааналізаваная Станіславай Небжэгойскай-Бартмінскай (Niebrzegowska-Bartmińska, 2005, 2007), Мажэнай Марчэўскай (Marczewska, 2012), Вольгай Вахцінскай¹ (Wachcińska, 2013) і інш. Юліян Крыжаноўскі ўслед за Казімірам Машынськім заўважае, што замовы ў польскай народнай медыцыне менш частыя і менш выразныя, чым у рускай (Krzyczanowski, 1965, 460-461). Варта мець на ўвазе, што даследчыкі заходнеславянскіх вербальных магічных практик адасабляюць замову і народную малітву, хоць і канстатуюць іх генетычную сувязь. Але менавіта для польскай тэрыторыі ўласціва асаблівая распрацаванасць народных малітвачак, стылем і вобразнасцю блізкіх як да замоў, так да малітваў і нават да духоўных вершаў. У польскай фальклорыстыцы да гэтага разраду адносяць перш за ёсё тэксты індывідуальна-абарончага прызначэння, самая яркая сярод іх апакрыфічная малітва „Божай Маці сон” (Brzozowska-Krajka, 1995; Zowczak, 2004; Zowczak 2013). Даная тэрміналагічная неаднароднасць гэтаксама ўплывае на колькасную ацэнку польскай вербальнай магії.

Усебаковае даследаванне ролі і функцыі менавіта вербальнага лекавання на беларуска-польскім памежжы яшчэ чакае свайго даследчыка. Пакуль відавочна тое, што важкім грунтам рэдукаванасці гэтай сферы традыцыйнай культуры выступае моцная пазіцыя каталіцкага касцёлу, які мае найбольшы ўплыў менавіта ў заходніх рэгіёнах Беларусі, катэгарычнае адмаўленне з боку святароў і значайнай часткі вернікаў у лекаванні магічным словам. Mae значэнне і ўнутрыкультурны фактар закрытасці/адкрытасці традыцыі, калі ў свядомасці лекара закладзена ўстаноўка, згодна з якой перадача замовы прывядзе да змяншэння ці страты яго магічнай моцы. Такая закрытасць натуральным чынам паўплывала на невысокі працэнт запісу тэкстаў у часе экспедыцый, пры tym што рытуальны складнік народнай медыцыны ў Заходній Баларусі вельмі распрацаваны і „адкрыты” для назіральніка.

На фоне агульнабеларускім замовы з заходніх тэрыторый складаюць яго арганічную частку, асноўнымі і частотнымі сюжэтамі, матывамі і вобразамі ўваходзяць у агульнаэтнічную скарбонку, аднак на ўзроўні прыярытэтаў

¹ Аўтарка ў сваю кнігу без усялякіх агаворак уключыла і апісанні беларускай і ўкраінскай народнай медыцыны, адно на падставе іх прадстаўленасці на польскай мове, хоць арыгінальныя тэксты замоў там падаюцца з захаваннем дыялектных асаблівасцяў.

і распрацаванасці асобных элементаў утвараюць некалькі адрознью і ў той жа час цэласную карціну. Даволі неаднародная дыялектная палітра беларускіх замоў суседнічае з польскай, дзе наяўны на сёння матэрыял гэтаксама сведчыць аб шэрагу разыходжанняў між тэкстамі з розных этнографічных зонаў, якія, у сваю чаргу, сталі чуйнымі да ўплываюць з суседніх тэрыторый. Прыкладам, выразна вылучаецца ўсходнепольская тэрыторыя пражывання праваслаўных з некалькі адрозным рэпертуарам, а замоўны кампендыум з польскага Памор'я выяўляе мноства перасячэнняў з паўночнанямецкім тэкстамі².

Як беларуская, так і польская замоўныя традыцыі ўжо неаднаразова разглядаліся з розных даследчых ракурсаў, хоць пашырэнне факталаґічнага матэрыялу непазбежна ўносіла карэктывы ў атрыманыя высновы. Аднак да сёння яшчэ няма рэестру матываў польскіх замоў, не апісаны і заходнебеларуская традыцыя. Дадзенае даследаванне ставіць на мэце не столькі параўнаньі аб польскай традыцыі як крыніцы запазычанняў або транзіту з германскіх замоўных комплексаў, або канстатаваць агульную замоўную польска-заходнебеларускую прастору. Франтальны агляд як беларускіх, так і польскіх замоў выяўляе шэраг падабенстваў, якія вымагаюць скрупулёзнай праверкі наяўнасці падобных матываў, формул, сюжэтных ситуацый у суседніх сістэмах, у літоўцаў і латышоў, у заходній Украіне, чэхаў і асабліва ў немцаў. Толькі валоданне максімальна шырокім корпусам тэкстаў дазваляе рабіць высновы арэальнага характару. Першай прыступкай да такога роду даследавання і становіцца гэты артыкул.

Яшчэ адно пытанне, вырашэнне якога мае пэўную актуальнасць, – суадносіны этнічнага і канфесійнага ў польскамоўных тэкстах, што бытуюць сярод беларусаў-католікаў, прычым зусім не абавязкова на памежжы. Маркёр польскага на тэкстах тым не менш не выключае прыналежнасць гэтых замоў і да агульнабеларускай карціны.

Адзін з паказнікаў для параўнання тычынца тэматычнай разнастайнасці, бо, нягледзячы на падабенства ў геаграфічна-кліматычных ўмовах, блізкасць міфалагічных сістэм уласна рэестр захворванняў і іншых ситуацый звароту да замоўных практик на тэрыторыі Заходній Беларусі (і Беларусі ў цэлым) і Польшчы выяўляе шэраг адрозненняў. Такія часты і паўсюдна вядомыя захворванні, як боль спіны ці суставаў, грыжа, запаленні скury, праблемы ў страваванні і інш. у самастойныя комплексы ўвасобіліся толькі на абмежаваных тэрыторыях. З іншага боку, адна і тая ж немач у розных рэгіёнах атрымлівае дыялектныя найменні, матываваныя рознымі прайавамі сімптомамі тэматычнага ці этыялагічнага характару.

² Замовы з Памор'я добра дакументаваныя ў працах Топпена, як на польскай, так і на нямецкай мовах.

Да пытання ранніх фіксацый замоўных тэкстаў

Датычна беларускай замоўнай традыцыі з вялікай долей перакананаасці можна канстатаваць яе вусны харектар. Тэкстаў замоў у ранніх друкаваных крыніцах выяўлена мала³, лакалізацыя стварэння рукапісу „Книга глаголемая лечебник Литовскій” няпэўная, хоць і маюцца падставы судносіць яе менавіта з этнічнай тэрыторыяй беларусаў. У польскай традыцыі найбольш рання выпадкі фіксавання замоў адносяцца да XV стагоддзя. Аляксандр Брукнер выявіў і надрукаваў тры фрагменты з замоў канца XV ці пачатку XVI ст. з рукапісай бібліятэкі ў Пецярбургу (sygn. Łac. I. Octavo nr 73). Першы з іх «Zarze, zarzyce trzy szyestrzyce...» (Brückner, 1895, s. 332) надзвычай папулярны ў беларусаў, прычым як фрагментамі *зара-зарыца, зарыцы-сястрыцы*, так і іх колькаснай харектарыстыкай. Да прыкладу: *Зара-зарыца, мілая сястрыца. У мяне Анютка, а ў цябе* (любое імя ад Бога берыш). *Давай іх пажэнім, няхай яны салодкім сном спяцъ*⁴.

Наступны фрагмент, які апавядвае пра сустречу на моры Божай Маці са святым Янам і іх размову – *Poszla mathka bożą po morz w szbyrayacz zlothe pyankę podkal yą swanthy yan a gdze gydzesz mathwchno. ydą szynaczka swego leczycz* (Brückner, 1895, s. 22) – гэтаксама нярэдкі ў беларусаў:

Ішоў Ян Злотоус чэрэз золоты мост, золотой кульбочкай опыраўся, з Найсвеншонькою Маценкою поўстрычаўся. Пытаецца Ян Злотоус: – Куды ідэш, Прэчыста Божа Маты?
– Іду порушэнне вымоўляты (імя) з жылочек, з косточок, з чырвонай крыві, жоўтой кости...⁵.

У 2017 годзе Марыюш Ленчук дадае яшчэ дзве польскія замовы з XV ст., адшуканыя ў рукапісу дамініканцаў з Кракава. Адна з іх скарыстоўвалася супраць змяінага ўкусу: „Wierzę Boga”. Potym, *jestliż jest gad albo gadzica, sztir albo szczyrzycza, jaszczor albo jaszczorka, zmij[a] albo zmijica, przykazuję tobie bożą żmocą, aby temu to bożemu stworzeniu nic aby nie szkodziło. A ma mianować ten, rzec mianem, kogo by tenci robak uszczyrnął: In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen* (Leńczuk, 2017, s. 221). Аўтар актыўна шукае паралелі хутчэй на заходзе (прыкладам, лічыць, што лексема *gadzica* магла б быць запазычанай з чэшскай ці нават нямецкай мовы) (Leńczuk, 2017, s. 224), між тым у беларусаў да апошняга часу фіксуюцца вельмі блізкія тэксты. На Гродзеншчыне гэта

³ Што не выключае пісьмовых фіксацый у цэлым. На сёння адмысловыя мэтаскіраваныя пошуکі праста не праводзіліся.

⁴ Архіў Інстытута мастацтвазнаўства, этнографіі і фальклору Нацыянальнай акаадэміі навук Беларусі (АІМЭФ): зап. у 1990 г. Валодзіна Т. у в. Завідзічы Лепельскага р-на ад Казлоўскай М.С., 1924 г.н. Парапарт запісу падаецца з прынятай у беларускай фальклорыстыкы практикай. Тут і далей адсутнія кавалкі тэксту не пазначаюцца.

⁵ Зап. І. Мазюк у в. Машковічы Бярозаўскага р-на Брэсцкай вобл. ад Алены Пятроўны, 1919 г.н. (асабісты архіў збіральніка).

кароткія заклінанні, прычым не абавязкова ад укусу змяі, што можа ўскосна сведчыць аб міжфункцыянальнасці і самастойнай семантычнай нагрузкы такога парнага пераліку носьбітаў небяспекі: *Замаўляю ад вужса, ад вужыцы, ад гада, ад гадзіцы. Каму завісіць, каб не пайшло ў карысць. Дзяркач у зубы, галкі ў пяты, каб не дайшоў дахаты⁶; Ci wąż, ci wążysca, ci zmiej, ci zmiaica. Niech krew stanie, jak wona była w młodości, niech stanie w tej smutniej nieszczęsności* (Balkuce, 2020, s. 369, Воран.). На ўсходзе краіны, як правіла, такія пералікі патэнцыйных носьбітаў небяспекі падрабязныя і ўваходзяць у вялікія па аб'ёму тэксты:

Устану я рана, памыюся бела-румяна, выйду на чистая поля, гляну на сіняе моря, на сінім морі стаіць дуб на дзвінацаць какатоў, на дзвінацаць карянёў. На том дубі змяя Настасся і вуж-вужыца, курап-курапіца і яичур-яичарыца і слівенъ-слівяніца і казяў-казявіца. Сабірайця сваіх людзей, сабірайця сваіх дзяцей, сабірайця і ўгаварівайця. Ня будзеце сабіраць, ня будзеце ўгаваріваць, прышлец Гасподзь Бог Міколу на сівум коню, мечам будзець голавы адсекаць, на запад сонца адкідаць. Плавала па сініму морю макава зяренечка, стань жа ты ў (імя) лягчэй макавага зяренечка і ў жылах, і ў пажылах. Амінь⁷.

Такім чынам, раннія фіксацыі польскіх замоў паказваюць на выразную сюжэтна-матыўную агульнасць іх з беларускімі запісамі апошняга стагоддзя, што не выключае існавання агульнай прасторы ў мінульым.

Беларускія і польскія замовы ў ёўрапейскай перспектыве

Відавочна, што вялікі пласт сюжетаў, матываў у розных рэгіёнах Еўропы выяўляе значную ступень падабенства, заснаваную ў першую чаргу на ўніверсальных уяўленнях пра прычыны хваробаў і метады ад іх пазбаўлення. Кожная этнічная калекцыя поўніцца стратэгіямі па выгнанні хваробы, ачышчэнні ад яе, просьбамі аб ацаленні да персанажаў розных роўняў і інш. Іншая справа, пры захаванні схемаў адрозніваюцца фармальныя ўвасабленні, дэталі міфапаэтыкі і вобразнасці. Нароўні з мясцовай творчасцю назіраецца і моцная тэндэнцыя да запазычанняў, прычым рознай часавай глыбіні. Побач з перанятымі элементамі яшчэ з часоў распаўсюджання хрысціянства існуюць больш познія запазычаныя формулы, а сённяшняя карціна наогул характарызуецца перамяшаннем мясцовых рысаў з узятымі з самых розных краініц, асабліва ў інтэрнэт-прасторы.

⁶ АІМЭФ: зап. у 1969 г. Пяцроўская А. у в. Малая Воля Дзятлаўскага р-на ад Карэнкі Яўгеніі Сцяпанаўны, 1900 г.н.

⁷ АІМЭФ: зап. у 2016 г. Валодзіна Т. у в. Леніна (раней Гніліца) Слаўгарадскага р-на Магілёўскай вобл. ад Емельянавай Аляксандры Данілаўны, 1934 г.н. Какаты – дыялектная назва сукоў на дрэве.

Як ужо неаднаразова дэманстравалася ў навуковай літаратуры, усходнеславянскія замовы перанялі шэраг заходненеўрапейскіх матываў. Ужо добра даказаная агульная сюжэтная прастора, што аб'ядноўвае ўсходніх і заходніх славян з балтамі, хоць адрознення ў балтыскай і славянскай традыцыі больш, чым падабенстваў (Zav'âlova, 2006). Таццяна Агапкіна вызначае наступныя крытэрыі для ўстанаўлення усходне- і заходнеславянскіх адпаведнікаў: большай часткаю гэта складаныя наратыўныя сюжэты, якія ўпэўнена ідэнтыфікуюцца пры параўнанні запісаў з розных традыцый; замовы з гэтымі сюжэтамі захоўваюць ту ж функцыю (матыв трох ружаў уваходзіць у замовы ад рожы) і прадстаўлены сукупнасцю варыянтаў па-за межамі паўночнарускай традыцыі, не фіксуюцца яны і на Балканах, але папулярныя ў германскіх народаў (Agapkina, 2010, s. 658–659). Ужо добра апісаны функцыянованне ў беларусаў шэрагу заходненеўрапейскіх сюжэтаў і матываў, сярод якіх сюжэт 1-га Мерзебургскага заклінання; матывы „Ішоў Хрыстос (іншы хрысціянскі персанаж), нёс тры ружы”; „Стой кроў у ране, як Хрыстос/вада ў Ярдані”; звароты да дрэваў пры болю зубоў, да Месяца з просьбай ачысціць цела/даць здароўе і інш. У дадзеным выпадку істотна заўважыць тое, што для Заходняй Беларусі менавіта яны – самыя распаўсяоджаныя і дамінантныя ў адпаведных функцыянальных групах.

Да ліку беларуска-польскіх паралеляў, якія ўваходзяць у больш шырокую еўрапейскую прастору, з упэўненасцю можна аднесці і наступныя:

1. Матыв паслядоўнага вывядзення хваробы з частак цела распаўсяоджаны шырока ў Еўропе і за яе межамі, вядомы са стараіндыйскіх і вавілонскіх тэкстаў, сустракаецца ў зборы Марцэлюса, як схема выкарыстоўваецца для шматлікіх сярэднявечных і больш позніх замоў. У беларускіх замовах гэты матыв характэрны перш за ёсё для жывёлагадоўчай магіі, а тэксты дэманструюць характэрнае для беларускай традыцыі імкненне да дэталізацыі, удакладнення ў павольнага і паслядоўнага пералічэння. А вось у палякаў і немцаў матыв зафіксаваны і для лекавання чалавека, прычым пры розных хваробах, гл. тут пры рожы: *Rozo... wylez z głowy – w piersi, z piersi – w brzuch, z brzucha – w kosci, z kosci – w golenie, z goleni – w stopy, z stop – w palce, z palcy – na sto lokci w ziemie* (Czernik, 1985, s. 94).
2. Зварот да дзіванні пры выгнанні чарвякоў з раны, перш за ёсё ў жывёлы. Да сонца зрываютъ верхавінку дзіванні, потым прыціскаюць яе да зямлі каменем, каб і хвароба гэтак жа сталася прыцінутай: *Dziewano, panno! póty cię stqd nie wypijszczę, dopóki robaki ryżej cielicy (czarnej krowy itp.) nie opuszczą* (Biegeleisen, 1929, s. 51). Цалкам тоесныя тэксты шырока фіксуюцца на ўкраінскай, рускай, літоўскай, нямецкай мовах. Пашырэнню іх на нямецкай і часткова польскай тэрыторыях усяляк садзейнічала перадрукоўка ў зборнічках магічных парадаў „Romanusbüchlein”, „Egyptischen Geheimnissen” (Spamer, 1958, s. 391). Шмат фіксаваецца і ў беларусаў, але гэтаксама часцей на заходзе. Акрамя дзіванні, у такіх рытуалах сустракаюцца чартапалох, асот.

3. Лекаванне сухотоў у дзіцяці. Замоўных тэкстаў пры лекаванні рахітычных захворванняў і туберкулёзу ў дзіцяці зафіксавана няшмат. У абсолютнай большасці гэта заклінальныя прыгаворы ў складзе рытуала. У беларусаў і палякаў вербальнае суправаджэнне лекавання сухотаў (рахіту) вылучае рытуалы з семантыкай другога нараджэння, прыкладам, рытуал-дывялог пры «перапякнні». У асобых раёнах Польшчы хваробу не толькі перапякалі, але і „варылі”: у Чэнстахове на распаленая вуглі лілі ваду з запаранымі зёлкамі, а над параю трымалі дзіця: – *Co tam robicie? – Suchocisko warzymy* (Biegeleisen, 1927, s. 355). У беларусаў рытуальная „варка” сустракаецца падкрэслена пры лекаванні начніц: *Што ву робіце? – Варым крыксы. – Варыце гори, каб не варылі больш* (Tolstoj, 2003, s. 374).

Калі рытуал-дывялог пры падобных рытуалах шырока бытаваў у Еўропе, разгорнуты зварот да пэўнай істоты/прадмета з просьбаю дадаць мяса на косці характэрны для беларуска-ўкраінска-польскай тэрыторыі. Замоўная вобразнасць разгортваецца на проціпастваўленні голых касцей і жаданага мяса. „Калі стала зразумелым, што дзіця «у сушчах», маці нясе яго пасля заходу сонца да першага за вёскаю крыжка, кладзе ля падноожжа і тройчы гаворыць: *Крыжу мілосці! Дай цела на косці! А не дасі цела на косці — Просім і да сваей мілосці!*” (Nikiforovskij, 1897, s. 39). Менавіта матыў звароту па «мяса» (=здароўе) да Бога і святых дамінуе ў польскай заклінальнай практицы: *O Jezu z wysokości, włóż ciała na te kości, jak nie włożysz ciała na te kości, to je weź do swojej wieczności* (Paluch, 1994, s. 197).

Да часоў індаеўрапейскай еднасці адносіцца сюжэт *сустрэчы*, які праз вякі захаваў даволі стабільную будову тэкстаў. Сітуацыя абмену рэплікамі атрымала назну матыва „роўных ведаў” (Куды ідзеш? – Іду лячыць): адзін з персанажаў задае пытанне пра мэту падарожжа, другі паведамляе, што ідзе кагосыці лячыць, у адказ на што першы, як правіла, з больш высокім статусам, ухвалея яго дзяянні. Вядуть дывялог пары сакральных персанажаў, з выразнай іерархіяй, якую, безумоўна, ачольваюць Ісус Хрыстос і Божая Маці, у ліку сустречных у беларусаў – святыя, нават сонцавы дочки, бабка і г.д. або сам шаптун.

Святая госпожа богородице и святый чудотворца Козьма и Дамиан, станьте на помочи,
и но аз, грешный, примовляю, но ты, госпоже, и размовляешь и расплювляешь. Сошла
святая богородица со небесе, // пошла по золотому мосту, и зстретит еи Иисус Христос,
и рек еи: дай ми? И идешь? Иду раба божия измовляти (*Redkie istočniki*, 1977, s. 110).

Гэта адзін з няманогіх рукапісных старабеларускіх тэкстаў, і ён арганізаваны паводле сюжету сустрэчы. Аднак у наступныя стагоддзі сюжэт нават у дэталях даволі папулярны ў беларускіх замовах ад рознага роду немачаў. Значную колькасць тэкстаў пропануе польская традыцыя, а вось у цэнтральнай і заходній Расіі і тым больш на поўначы матыў амаль невядомы, у заходніх і балканскіх славян сустракаецца ў складзе рукапісных малітваў. На карысць дауніны сюжэта сведчыць частая нематываванасць дывялогу сакральных персанажаў.

Сярод лекавальных тэксты з сюжэтам сустрэчы і формулай парады ў беларусаў сustrакаецца толькі на заходнім памежжы:

Ішла Матка Боская праз густы лес. Спакаўся Пан Езус і пытаеца:

- Куды ідзеш, Матка Боская?
- Іду праз трэы дрэвы замаўляць урокі.
- Ідзі, замаўляй, памагай, помашчы божай з анёламі. Аман – 3 р.⁸

Яшчэ больш старажытны, на думку даследчыкаў, той варыянт сюжету, калі дыялог адбываецца між памочнікам і самай хваробай, дэмантам хваробы. У польскай традыцыі гэты матыв даволі папулярны і стэрэатыпны ў сваёй арганізацыі:

Szła Bolączka z Bolęcina, napotkał ją święty Józef:

- Dokąd idziesz, Bolączka?
- Idę kości łupać, krwią rozlewać.
- Źebyś się rozchodziła po grzesznym ciele, jak aniele po kościele (Grabowski, 1896, s. 129).

У беларусаў сюжэт сустрэчы менавіта з хваробай ужо вельмі рэдкі:

Ішоў Гасподзь дарогаю, рожа другою, сustrакаецца Гасподзь і з рожаю.

- Куда ты, рожа, ідзеш?
- Я рожа, я іду к Ганне, кроў яе разбаўляць, цела яе раздуваць.
- Ідзі, рожа, у чыстае поле, де вечер не вее, дзе сонца не грэе, дзе пташкі не залітаюць. Там табе столік засціланы, там табе кубачкі наліваны. Там табе есць піць і есці і мякка спаць⁹.

Пералік падобных ці нават ідэнтычных реалізацый ёўрапейскіх матываў і сюжэтных схем у беларусаў і палякаў можна яшчэ працягваць. Але важна пазначыць і колькі прыкладаў, якія аб'ядноўваюць менавіта польскую і заходнебеларускую традыцыі.

Паралелі на беларуска-польскім памежжы

Франтальны агляд замоўных корпусаў суседніх традыцый выяўляе шэраг супадзенняў, якія, між тым, невядомыя або рэдкія на ўсходзе Беларусі¹⁰. Адным

⁸ АІМЭФ: зап. у 1969 г. Давідовіч І. у в. Яцыны Астравецкага р-на Гродзенскай вобл. ад Барабоўскай Сабіны Міхайлаўны, 57 гадоў.

⁹ АІМЭФ: зап. у 2019 г. Валодзіна Т. у г. Глуск Магілёўскай вобл. ад Жарнаклёвой Анастасіі Сямёнаўны, 1931 г.н.

¹⁰ Маючы на ўвазе той факт, што актыўныя міграцыі другой паловы XX ст. і распаўсюд друкаваных зборнікаў замоў на мяжы тысячагоддзяў прывёў да перамяншання спрадвечных і запазычаных тэкстаў у розных кутках краіны.

з маркёраў заходнебеларускіх замоў выступае формула „адзін сурочыў, утрох адрабляюць” (гл. з Воранаўскага р-на: *Адзін чалавек урок, а трэы адракуць: Буг Ойцец, Буг сын Божы і Буг дух свенты*), фіксаваная і ў іншых раёнах этнічнай тэрыторыі беларусаў, дзе, аднак, сустракаецца са значна меншай шчыльнасцю і ўваходзіць у разгорнутыя тэксты. У польскай традыцыі гэтая формула вядомая ў розных частках краіны і з нязначнай варыянтнасцю: *W Imię Ojca i Syna i Ducha św. Amen. Jeden cie urzykł, trzech cie odrzyka: Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch św.* (Cisek, 1889, rozdz. III, s. 70, № 66). Фіксаванасць формулы далей у Заходній Еўропе прымушае задумашца пра яе паходжанне і шляхі распаўсюджання. Самая старая ўзгадка ў нямецкамоўных тэкстах датуецца XIV ст. (Schönbach, 1880, s. 69). Шмат варыянтаў паходзіць з памежных раёнаў Літвы, прычым як на беларускай, так і на польскай і літоўскай мовах.

На ўзроўні замоўнай вобразнасці вылучаюцца адзінкі: трыворачкі з пералічэннем іх асаблівасцяў: *Zorzyczki, zorzyczki, trzy was jest – Цудоўныя зоркі на небе: адна ясная, другая красная, трэцяя (імя)*. Амінь (Vasilevič i Salavej, 2009, s. 177, № 797); ахвяраванне 77 ліхаманкам: „От шыхли зварыты яйцэ и нэсты на пэрэрэст дориг. Кынуты и сказаты: *Шыхля, вас сэмдисяят сім, натэ сніданне всім*”¹¹ – пол. „Chory je na czczo 77 ziarenek surowego grochu i mówi: *Je was siemdesit i sim, naj wam bude na śniadanie wsim*” (Kolberg, 1963, s. 171); ячмень/пшаніца ў дыялогах пры ячменю: Каб ячмень з вока сышоў, калі хто спытае: *Што то - ячмень?* альбо *У цябе ячмень?*, трэба без развагаў адказаць: *Лжэши, прапорку, пшаніца на воку!* (Federowski, 1887, s. 389, № 2365) і інш.

Больш у разгорнутыя сюжэтныя формы ўкладаецца матыў *Хадзіў сакральны персанаж і не баяўся, так і ты не бойся*: *Najświętsza Panno, / Ty, święta Anno! / Chodziłaś po górzach, / Po lasach, / Nie bałaś się niczego – I ty się nie bój, Stanisławie!* (Kotula 1976, s. 199–200) і *Хадзіў Гасподзь на зямле і на вадзе і на ўсякай моцы і не баяўся суроцы, уроку, улёку і прыгавору, ні пужсання, ні ўлякання. I ты, раб божы, ня бойся ні ўроку, ні ўлёку* (Замовы, 1992, № 974). Блізкі і сюжэт „*Išojo Hrystos čeraz les, ne ūkusių ja go niajki nes, kab ne ūkusių i myne*” – гэтаксама сюжэт-маркер заходнебеларускіх і польскіх замоў. Наогул, апеляцыя да жыццёвага шляху Хрыста, натуральна, складаючы аснову народных малітваў, мае і выразныя сюжетаўтаральныя і важкія семантычныя функцыі ў шэрагу замоў, бо адсылка да прэцэдэнту адным сваім фактам магічна забяспечвае дзеяснасць і выніковасць замаўлення.

Ішла Божа Маці ўдар ад белага цела, ад белай касці, ад чырвонай крыві. Двох адымаете, трэці памагае, а Божая Маці малітву замаўляе. Госпадзі, прымі маю малітву да святое раны. Хрыстос радзіўся, хрысціўся на Вердані¹².

¹¹ Беларускі-фальклорна этналінгвістычны атлас (архіў Інстытута мовазнаўства НАН Беларусі: зап. Махонь С.В. у в. Засімы Кобрынскага р-на Брэсцкай вобл.).

¹² АІМЭФ: зап. у 1965 г. Юшкевіч Д.І. у в. Пасінічы Слонімскага р-на Гродзенскай вобл. ад Валюк Марыі Васільеўны, 55 гадоў, непісьм.

Pana Chrystusa prorokowano w Nazarecie, vrodził się w Betlejem, vkrzyzowan w Jeruzalem – jako to prawda, tak ta krew niech sie zastanowi (Lud, 1899, s. 80).

Для заходнебеларускіх замоў, запісанных у бальшыні выпадкаў ад католікаў, сігнальным можна назваць зачын „Божа Маці по садочку / небу / касцёлу ходзіць, сыночка за ручку водзіць”. У замовах ад розных функцыянальных груп дапаўненне адпаведна спецыялізацыі :

У нядзелю рана сонейко ўзыходзіць, Найсвенча Матка па цэркvi ходзіць, свайго сыночка за ручку водзіць. Ішла, на камень ступіла, слядок зрабіла, (імя) каўтун на месца паставіла. Хваціць табе, каўтуне, хадзіць... (Vasilevič i Salavej, 2009, s. 277, № 1277, Карэліц.); Найсвеншая Матка па небу хадзіла, свайго сыночка за ручку вадзіла. Вольгачку мамка радзіла, залатушачку пасадзіла. Ад духа серца, ад духа серца, Пан Езус у гробе, а серца ў тобе¹³.

Тое ж і ў польскай традыцыі: *Soneczko schodyt', naświetza Panna do dworu chodyt', swoho Syna blahaje, szzystuju slozu zamawiaje, czorneje belmo naświetzym swoim wołosiom steraje* (Kolberg, 1964, s. 207).

Аднак колькасна пераважаюць тэксты, дзе апавядаецца пра падарожжа Божай Маці з Сынам з розных набажэнстваў на мора: *В ныділю рано соничко ходыть, Божа Матер сыночка за ручку водыть. Повыла ёго на коганець, з коганыци на поміну, з поміны на сыне морэ...* (Valodzina, 2009, s. 651, Маларыц.). Менавіта такая рэалізацыя сюжету ўласцівая польскім тэкстам, якія маюць назуву народных малітваў і прамаўляюцца перадусім у прафілактычных мэтах: перад сном, перад дарогай і пад.

W niedziele rano suonecko schodzi, naświętsza Paninka Synacka wodzi. Zawiedua go na jucznią, z Juczm na ranną msą, z ranny msy na wielgą msą, z wielgi msy na kazanie, a z kazania do raju. A w tym raju kamiń puywa, gdzie Pan Jezus uodpoczywa. Wszyskie panny zasnęły, ino jedna nie spała: Siedzi sobie na suonecku, trzyma książkę na uonecku. Do kościoła biegali, janieli śpiwali... (Udziela, 1889, s. 594–595).

Паралелі па-за контактнымі зонамі

У цэлым арэальнае даследаванне беларускіх замоў у паралелі з польскімі выявіла цікавую карціну, якая дэмантструе адметныя супадзенні па-за суседнімі тэрыторыямі. Адна і тая ж формула з даволі высокай ступенню шчыльнасці

¹³ АІМЭФ: зап. у 1976 г. Барташэвіч Г.А. у в. Асцё Лепельскага р-на Віцебскай вобл. ад Сазон Н.М., 78 г.

можа фіксаваща далёка ад зоны памежжа. У той жа час уласна прыгранічныя беларускія раёны дэманструюць іншую і наогул самадастатковую замоўную сістэму. Акрамя шэрагу прыватных вобразных парапеляў, кшталту звароту да кутоў/вуглоў пры лекаванні начніц *Kątki, kątku, przywroc spanie mojeti dzieciątku* (Kotula, 1976, s. 183) і *Куточки-браточки, возьмите от того младенца ночнички да нашлите на его сонички* (Agapkina, 2003, № 51, Гомел.), вылучаюцца і даволі буйныя комплексы, цэлья функцыянальныя групы, вербальна распрацаваныя ў палякаў і на беларускім Падняпроўі пры tym, што ў Заходній Беларусі не зафіксавана ніводнага тэксту. Да іх ліку адносяцца, прыкладам, замовы ад бяльма, жабкі, шалу (wściekłizny) і, частковая, ад залатніка.

Цэнтральны сюжэт беларускіх, амаль выключна падняпроўскіх, замоў ад бяльма можна прадставіць наступным чынам: «Святы Юры / інш. ехаў верхам / ішоў, за ім беглі троі сабакі (харты, ваўкі, валы, інш.) – чорны, белы і чырвоны (шэры); трэці ці ўсе троє здымалі / злізвалі / зганялі бяльмо». З прасоўваннем на заход беларускія і ўкраінскія памочнікі-харты саступаюць месца іншым персанажам, перш за ёсё святым асобам, хоць і ў беларусаў у адзінковых выпадках Ісуса Хрыста суправаджаюць троє святых (выконваючы дзеянні, традыцыйна замацаваныя за жывёламі-памочнікамі):

Первым разам, добрым часам Госпаду Богу памалюся, Прачыстай Мацеры пакланяюся.
Ішоў сам Гасподзь і вёў за сабой трох ангелаў-архангелаў Пятра, Паўла і Іллю. Пяцро слізае, а Павел бельмы зганяе, а Ілля вочы ачышчае (Várgeenka, 2009, s. 49).

Дадзеныя з розных этнічных традыцый пераканаўча сведчыць пра тое, што ў замовах гэтай функцыянальнай групы дамінуе матыў шляху. У заходніх славян, дзе гэты матыў з'яўляецца стваральнym у дадзенай групе, у якасці аднаго з вандрунікаў называецца сама хвароба, якая яшчэ толькі збіраецца да хворага і яе дзеянні можна яшчэ прадухіліць, хваробу можна ўгаварыць, каб яна нічога не прадпрымала: *Sedl pan Jezus z Najświętszą Panną dróżką / Spotkał się z rysim pazurem i luscką, / „Kaj ty idzies rysi pazurze i luscko?” / – Idę ludziom ocy załatwiać* (Siarkowski, 1879, rozdz. III, s. 54). Акрамя Ісуса Хрыста з Божай Маці ўзгадваюцца святыя Розалія, Атылія і Сюзанна, якія сустракаюцца з імі і паведамляюць пра свой намер дапамагчы пакутніку. Магчыма, перавага ідэі шляху ўзмацняецца і сімволікай уласна вока, калі орган зроку ўспрымаецца як канал, дарога для перамяшчэння інфармацыі з чыста візуальнага плана ў план зместу.

У заходніх славян матыў *трох падарожных дзеваў* адносіцца да ліку асабліва папулярных, ва ўсходніх – персанажы-памочніцы часцей змяшчаюцца ў сакральны цэнтр. У польскіх, а таксама чэшскіх замовах жаночыя персанажы-памагатыя занятыя пераважна рукадзеллем, а трэцяя з іх дапамагае ад хваробы: *Św. Kasylda trzy córeczki miała: / Jedna śwacka, / Druga pracka, / Trzecia nic nie robiła, / Ino luscke żegnała, / Żeby oka nie popsuła / Kości nie połamała* (Ciszewski, 1887, rozdz. III, s. 55). Калі ж звярнуць увагу на нямецкае суседства, то і там,

пачынаючы з XVI–XVII стст. матыў трах паннаў пераважае, прычым у розных частках краіны. Як правіла, гэтыя панны не маюць імя, дзеянні дзвюх з іх накіраваны на замятанне, зрыванне, прыбіранне лістоты, травы, пылу і г.д., што магічна апраўдана і папярэднічае дзеянням трэцяй, якая лечыць ад канкрэтных недамаганняў, да прыкладу, ад бяльма ў воку:

Es gingen 3 heilige Mägde übern Weg, die erste schüttet Sand in den Weg, die zweite pflückt Gras aus der Weg, die dritte nimmt den Fluß aus Kopf und Augen weg (Ernst, 2011, s. 188, Мекленбург) – Ішлі троі святыя дзевы дарогаю, адна сыпала пясок на дарогу, другая рвала траву з дарогі, трэцяя зняла Fluß з галавы і вачэй.

Менавіта такой прыродна-ачышчальнай дзеянасцю ў магічным імкненні да вызвалення ад хваробы займаюцца троі паненкі ў замовах у зоне панямонска-заходнепалескага памежжа:

Па небе ішлі троі панны, *адна ваду адлівае, другая траўку адкідае*, трэця ад … урокі адганяе. Святыя мошчы, станьця ў помашчы¹⁴; Стаяла цэркаў, у цэрквачы троі сястрычкі: *адна пясочак сыtle, другая вадзічку лъе, трэцяя траўку шаўкову шыпала*, падумы жэнскія, мужскія (імя) знімала¹⁵.

Такім чынам, у шырокай прасторы нямецкамоўных замоў і іх бліжэйшых суседзяў троі жаночыя персанажы дапамагаюць хвораму ўсе разам або толькі трэцяя з іх. Сферы дзеянасці гэтых герайні даволі разнастайныя, тэма ткацтва, хоць і прадстаўленая досьць шырока, дамінуе ў польскіх і вельмі шырока пашырана ў беларускіх замовах. Але што цікава – не зафіксаваная на памежжы. Замовы Заходніяй Беларусі працягваюць нямецкую тэматыку і вобразнасць, як бы пераскочыўшы праз польскую тэрыторыю.

Цікава супаставіць і іерархічныя дачыненні жаночых персанажаў у замовах. Заходненеўрапейская традыцыя, як правіла, не вылучае верхавенства, пазначыўшы ўсіх траіх як дзеваў, Марый або кожнай з іх надаўшы свае здольнасці ў лекаванні хваробы. Бліжэйшая да нас польская традыцыя сюжэт трох жаночых персанажаў увасабляе ў вобраз трох дачок святой, апошняя з якіх дапамагае ў лекаванні: *Święta Otylja, trzy córki miała: Jedna przqdła, Druga motała, A trzecia urok świętym odczyniała* (Biegeleisen, 1929, s. 243). У беларусаў у замовах вельмі рэдка выступае інфармацыя пра „бацькоў” сясцёў, тым не менш назіраецца створаны падобным чынам вобраз Найсвеншай / Прачыстай

¹⁴ Архіў вучэбна-навуковай лабараторыі беларускага фальклору БДУ (АВНЛ): зап у 1989 г. Малотка Т. у в. Добры Бор Баранавіцкага р-на Брэсцкай вобл. ад Журко Марыі Мікалаеўны, 1936 г.н.

¹⁵ АВНЛ: зап. у 1998 г. Яфімава В. у в. Сялец Івацэвіцкага р-на Брэсцкай вобл. ад Папко Аляксандры Сцяпанайны, 1925 г.н.

Маті: У Найсвенишай Маткі было трывдачушки: Палахея, Анастасея, Аўдакея. Палахея рану замаўляла, Анастасея жгала вынімала, Аўдакея краску ўнімала (Vasilevič i Salavej, 2009, s. 144, № 624).

У польскіх замовах распрацаваны матыў *стрэлу* і нават наяўныя найменні сярод наменклатуры хваробаў, матываваных адчуваннем стрэлу/вострай раны: *postrzál, zastrzał*. Замовы адпаведнай функцыянальнай групы абапіраюцца на схему сустрэчы і дыялога, калі ўласна хвароба сустракаецца на сваім шляху з Панам Езусам і непасрэдна мовіць аб сваім намеры гвалтаваць хворага, tym самым падкрэсліваецацца ўніверсальнаядэталь: страліць у хворае месца:

Poszedł zastrzał ze swoją zastrzałową. / Ze swojem siedmiorgiem dzieci. / Napotkał go tam Pan Jezus z nieba. / (Pan Jezus) - Gdzie ty idziesz zastrzale? / (Zastrzał) – Idę na jego (chorego dziecka) imieniny, / Będę strzelał w jego żyły. / (Pan Jezus) – Nie chodź-że tam zastrzale, / Bo ja ci tam nie każę. / Idźże ty w olszynę, grabinę, / W sośninę, wszelaką drzewinę. / Będzie ci sam Pan Jezus mocą, / Najświętsza Panna dopomocą (Biegeleisen, 1929, s. 222).

Украінская і руская традыцыі ў замовах гэтай функцыянальнай групы аддаюць перавагу не дыялагічнай форме, але наратывам. А беларусы, якія фактычна не маюць у складзе свайго замоўнага кампендыума хваробаў з назвамі, абумоўленымі матывам стрэлу, гэтым самым амаль выключылі дадзены матыў з комплексу вербальнай магіі, увасобіўшы ўніверсальную для ёўрапейскай (і шырэй) прасторы ідэю адстрэльвання хваробы ў арыгінальным блоку замоў ад звіху/удару, якія будуюцца па ўзоры рытуалу-дыялога і транслююць схему сустрэчы хваробы з сакральным персанажам на іх шляху.

Шла Найсвенша Панна Марыя, удар ... одговорала. Судочыла сыночка, стала ёго пытаты:

- Куда ідэш, сынок?
- Соколі стрэляты.
- Да нэ бі, сыночку, у голывочку, да бі ў суставы, штоб усі суставы да на місты осталі.
- От хвілі до хвілі, штоб сталі ўсі суставы на міры (Valodzina, 2009, s. 641, Іванаўск.).

Заканамерным выглядае факт, што польская замоўная сюжэтыка працягнула і творча распрацавала нямецкую тэматычна-вобразную разнастайнасць. Заўважна вылучаеца матыў *Шчаслівая гадзіна нараджэння Хрыста, каб была спрыяльнай і гадзіна лекавання*:

Sczęśliwa była godzina kiedy Najświętsza Panna porodziła syna, Zeby taka była sczęśliwa godzina kiedy będę te róże (...) *zazegnywac* (Siarkowski, 1879, rozdz. III, s. 56). Szczęśliwa ta godzina była, kiedy Najświętsza Maryja Panna Jezusa Chrystusa rodziła; niechże i ta bedzie szczęśliwa, który ja cieboleśnie wymawiam (Dąbrowska, 1902, s. 427).

У беларусаў па-за зонай памежжа, сярод праваслаўных запісаны тэксты з акцэнтам на шчаслівай мінуце Божага нараджэння і, адпаведна, вясёлым дні. Паказальны ў гэтым кантэксце формульны зачын з замовы з Бярэзінскага р-на: *Шчаслівая тая мінутачка, у якую Ісус Хрыстос нарадзіўся* (Vasilevič, Salavej, 2009, с. 48, № 104); *Як Ісус Хрыстос нарадзіўся, увесь свет вазвесяліўся, ахрысціўся і ўзрадаваўся. Так тожка раба Божая (імя) ахрысцілася і ўзрадавалася і злому чалавеку не паддавалася* (Vasilevič i Salavej, 2009, с. 190, № 864).

Сюжэтна-матыўны склад заходнебеларускіх замоў

Узровень сабранасці і даследаванасці замоў заходній часткі краіны яшчэ не дазваляе дастаткова дакладна правесці мяжу па тэрыторыі Беларусі, што аддзяляла б яе ад усходній; пэўным арыенцірам можа служыць граніца, што існавала да 1939 г. Аднак, культурныя межы далёка не абавязкова і не заўсёды супадаюць з іх нават перасякаюцца з палітычнымі і дзяржаўнымі межамі. Адным з крытэрыйў можа быць шчыльнасць пражывання каталіцкага насельніцтва, аднак і ў праваслаўных замовах на гэтай зямлі ў бальшыні выпадкаў назіраюцца тыя ж самыя рысы.

Прытэндэнцыі да заклінальнага, часта формульнага харектару тэкстаў, невялікую долю складаюць наратыўныя замовы. Сюжэтны тып міфалагічнага цэнтра тут рэдкі, магчыма, позні, у параўнанні з замовамі з суседніх рэгіёнаў Беларусі лапідарны, падзеянасць жа забяспечваецца матывам шляху сакральнага персанажа. У эпічных сюжетах з тэмай шляху перамяшчэнне персанажа падаецца з мінімальным апісаннем прасторы, на фоне якой адбываюцца падзеі. У замовах пераважна каталіцкага насельніцтва гэты матыв шляху рэалізуецца ў паэтычным зачынне „У нядзелю рана ясна сонца ўсходзіць/не ўсходзіла, Божая Матачка па касцёлу хадзіла”.

Менавіта заходнія краіны і перш за ёсё каталіцкія раёны паказальны зваротам да сюжетаў Святога Пісъма і да вобразу Ісуса Хрыста, хоць і ў народным, нярэдка па-свойму патлумачаным варыянце: *Ісус Хрыстос цярпеў і крыві астанавіцца вялеў* (Vasilevič i Salavej, 2009, с. 375, № 1791, Зэльв.).

Замоўныя рэпертуары вясковых шаптух, як правіла, уключаюць тэксты ад уроکаў і пярэпалаху, рожы і звіху, крывацёку і зубнога болю, лішаю і ўкусу змяі. Гэтая функцыянальная канстанта, натуральна, можа дапаўняцца тэкстамі ад галаўнога болю ці грызі, ураза або не ўключаюць ніякіх іншых замоў, але гэты „знахарскі мінімум” пацвярджаецца і экспедыцыямі апошняга часу. І ў саміх замовах ад той ці іншай хваробы заўважна вылучаюцца сюжэтна-матыўныя прыярытэты, якія пераважаюць з вялікім адрывам. Тэксты з шырокай зонай памежжа маюць вялікую колькасць дакладных адпаведнікаў з заходнегурапейскімі эквівалентамі, а таксама выяўляюць моцны заклінальны харектар. На беларуска-польскім памежже замовы часта ўключаюць дыялог, што працягвае гэты харектэрны для польскай традыцыі сюжэтны ход.

Высновы

Даследаванне актуалізавала вывучэнне духоўнай культуры Заходняй Беларусі ў цэлым і замоўна-заклінальной традыцыі ў прыватнасці. Такая рэзкая неадпаведнасць у колькасці і сюжэтна-матыўнай шматстайнасці ў заходніх памежных раёнах і, напрыклад, Падняпроўі, асабліва Пасожкы, прымушае паразважаць над пытаннем аб тэмах, дэталях і дамінантах не толькі сферы народнай медыцыны, але і ў больш шырокай перспектыве – абстратнага і тактыках узаемадзеяння з сакральным светам, структуры дачынення ўнутры соцыума. Больш выразная і глыбокая ступень народнай рэлігійнасці заходнебеларускіх вяскоўцаў абуровіла пошук адпаведных шляхоў вырашэння канфліктных ситуаций. Насычанасць замоўных тэкстаў хрысціянскай сімволікай сведчыць аб высокім узроўні абазнанасці ў біблійнай літаратуры. Розныя, як этнічныя, так і канфесійныя, контакты пакінулі свой след у замоўным рэпертуары і ў сістэме народнай медыцыны жыхароў Брэстчыны і Гродзеншчыны.

Праведзенае супастаўленне набліжае да апісання агульнага еўрапейскага фонду, звязанага з распаўсюджаннем і адаптаваннем хрысціянскіх матываў і вобразаў.

REFERENCES / BIBLIOGRAFIA

Sources / Źródła

- Balkuce, Ryta. (2020). Z belaruskich èkspedycyj. *Belaruski fal'klor: materyaly i dasledavannî*, 7, s. 361–370. [Балкуце, Рыта. (2020). З беларускіх экспедыцый. *Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні*, 7, с. 361–370].
- Bartaševič, Galina. (1992). *Zamovy*. Minsk: Navuka i tēhnika. [Барташэвіч, Галіна. (1992). *Замовы*. Мінск: Навука і тэхніка].
- Biegeleisen, Henryk. (1927). *Matka i dziecko w obrzędach, wierzeniach i zwyczajach ludu polskiego*. Lwów. Nakładem towarzystwa wydawniczego „Atheneum”.
- Biegeleisen, Henryk. (1929). *Lecznictwo ludu polskiego*. Kraków: Polska Akademia Umiejetności.
- Cisek, Marceli. (1889). Materyjaly etnograficzne z miasteczka Żołyni w powiecie przemyskim. *Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej*, 13, rozdział III, s. 54–83.
- Ciszewski, Stanisław. (1887). Lud rolniczo-górniczy z okolic Sławkowa w powiecie olkuskim. *Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej*, 11, rozdział III, s. 1–129.
- Czernik, Stanisław. (1985). *Trzyzorze dziewczęce. Wśród zamawian i zaklęć*. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie.
- Dąbrowska, Stanisława. (1902). Lecznictwo ludowe. *Wisła*, 16, s. 425–429.
- Federowski, Michał. (1897). *Lud białoruski na Rusi Litewskiej. Materiały do etnografii słowiańskiej zgromadzone w latach 1877–1905: w 8 t. T. 1. Wiara, wierzenia i przesady z okolic Wolkowska, Slonima, Lidy i Sokółki*. Kraków: Polska Akademia Umiejetności.

- Grabowski, A. (1896). Lecznictwo ludowe. *Wisła*, 9, s. 129–130.
- Kolberg, Oskar. (1963/1888). *Dzieła wszystkie*, t. 31. *Pokucie*, cz. III. Wrocław–Poznań: Polskie Towarzystwo Ludoznanawcze.
- Kolberg, Oskar. (1964/1891). *Dzieła wszystkie*, t. 34. *Chełmskie*, cz. II. Wrocław–Poznań: Polskie towarzystwo Ludoznanawcze.
- Kotula, Franciszek. (1976). *Znaki przeszłości. Odchodzące ślady zatrzymać pamięci*. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.
- Krček, Franciszek. (1899). Zamawiania chorób i.t.p. *Lud*, 5, s. 78–82.
- Nikiforovskij, Nikolaj. (1897). *Prostonarodnye primety i pover'â, suevernye obrâdy i obyčai, legendarnye skazaniâ o licah i mestah*. Vitebsk: Gubern. tipolit. [Никифоровский, Николай. (1897). *Простонародные приметы и поверья, суеверные обряды и обычаи, легендарные сказания о лицах и местах*. Витебск: Губерн. типолит.].
- Redkie istočniki po istorii Rossii*. (1977). Вып. 1: *Drevnerusskij lečebnik*. Perevod s pol'skogo XVI v., spisok XVII v. Podg. k pečati Z.N. Bočkarevoj. M. AN SSSR. [Редкие источники по истории России. (1977). Вып. 1: *Древнерусский лечебник*. Перевод с польского XVI в., список XVII в. Подг. к печати З.Н. Бочкаревой. М. АН СССР].
- Schönbach, A. E. (1880). Segen. *Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur*, 12, s. 65–82.
- Siarkowski, Władysław. (1879). Materiały do etnografii ludu polskiego z okolic Kielc. *Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej*, t. 3, s. 3–61.
- Štějner, Īvan; Novak, Valáncina. (1997). *Taâmnicy zamoinaga slova*. Gomel': BGTI. [Штэйнер, Іван; Новак, Валянціна. (1997). *Таямніцы замоўнага слова*. Гомель: БГТІ].
- Töppen, Max. (1894). Wierzenia mazurskie z dodatkiem, zawierającym klechy i baśnie Mazurów. Odbitka z t. VI „Wisły”. Warszawa: Druk Józefa Jezyńskiego.
- Udziela, Seweryn. (1889). Religia i modlitwa u ludu Ropczyckiego. *Wisła*, 3, s. 592–601.
- Valodzina, Taccâna. (2009). Malyâ žanry fal'kloru. Zamovy. U: *Tradycyjnaâ mastackâ kul'tura belarusai*. U 6 t. T. 4. *Brësckae Palesse*. Kn. 2 (s. 599–654). Minsk. [Валодзіна, Таццяна. (2009). Малыя жанры фальклору. Замовы. У: *Традыцыйная мастацкая культура беларусаў*. У 6 т. Т. 4. *Брэсцкае Палессе*. Кн. 2 (с. 599–654). Мінск: Выш. шк.].
- Vârgeenka, Svâtłana. (2009). «Na mory-akìâne, na vostrave Buâne...» (lekavyâ zamovy Gomel'ščyny): *fal'klorna-ètnografičny zbornik*. Gomel': GDU. [Вяргенка, Святлана. (2009). «На моры-акіяне, на востраве Буяне...» (лекавыя замовы Гомельшчыны): *фальклорна-этнографічны зборнік*. Гомель: ГДУ].
- Vasilevič, Uladzimir; Salavej, Liâ. (2009). *Zamovy*. Minsk: „Belarus”. [Васілевіч, Уладзімір; Салавей, Лія. (2009). *Замовы*. Мінск: „Беларусь”].

Studies / Opracowania

- Agapkina, Tat'âna. (2003). *Polesskie zagovory (z zapisâh 1970–1990 gg.)*. Sost., podgotovka tekstovi komment. T.A. Agapkinoy, E.E. Levkievskoj, A.L. Toporkova. Moskva: Indrik. [Агапкина, Татьяна. (2003). *Полесские заговоры (з записях 1970–1990 гг.)*. Сост., подготовка текстови comment. Т.А. Агапкиной, Е.Е. Левкиевской, А.Л. Топоркова. Москва: Индрик].

- Agapkina, Tat'âna. (2010). *Vostočnoslavânskie lečebnye zagovory v sravnitel'nom osvešenii. Sûžetika i obraz mira*. Moskva: Indrik. [Агапкина, Татьяна. (2010). *Восточнославянские лечебные заговоры в сравнительном освещении. Сюжетика и образ мира*. Москва: Индрик].
- Brückner, Aleksandr. (1895). Kazania średniowieczne, cz. 2. *Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Filologiczny*, 24, s. 1–52.
- Brzozowska-Krajka, Anna. (1995). Między magią a religią: o modlitewkach ludowych. W: Jerzy Bartmiński, Maria Jasińska-Wojtkowska (red.). *Folklor – sacrum – religia* (s. 183–200). Lublin: IEŚ–W.
- Ernst, Wolfgang. (2011). *Beschwörungen und Segen. Angewandte Psychotherapie im Mittelalter*. Böhlau Köln.
- Krzyżanowski, Julian (red.). (1965). *Słownik folkloru polskiego*. Warszawa: Wiedza Powszechna.
- Leńczuk, Mariusz. (2017). Dwa staropolskie zaklęcia z XV w. *Studia Źródłoznawcze*, 55, s. 217–228.
- Marczewska, Marzena. (2012). *Ja cię zamawiam, ja cię wypędzam... Choroba. Studium językowo-kulturowe*. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.
- Nebžegovskaâ-Bartminskaâ, Stanislava. (2005). Šla bolâčka s Bolentina... Konceptualizaciâ bolezni v pol'skom âzyke i v pol'skih narodnyh zagovorah. W: *Zagovornij tekst. Genezis i struktura* (s. 309–325). Moskva: Indrik. [Небжеговская-Бартминская, Станислава. (2005). Шла болячка с Болентина... Концептуализация болезни в польском языке и в польских народных заговорах. В.: *Заговорный текст. Генезис и структура* (с. 309–325). Москва: Индрик].
- Niebrzegowska-Bartmińska, Stanisława. (2007). *Wzorce tekstów ustnych w perspektywie etnolingwistycznej*. Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
- Paluch, Adam. (1994). Suchoty: przyczynek do ludowego pojęcia o chorobie, etiologii i terapii. W: Wojciech J. Burszta, Jerzy Damrosz (red.). *Pożeganie paradygmatu? Etnologia wobec współczesności* (s. 192–201). Warszawa: Instytut kultury.
- Spamer, Adolf. (1958). *Romanusbüchlein. Historisch-philologischer Kommentar zu einem deutschen Zauberbuch*. Berlin: Akademie-Verlag.
- Tolstoj, Nikita. (2003). *Očerki slavânskogo âzyčestvâ*. Moskva: Indrik. [Толстой, Никита. (2003). *Очерки славянского язычества*. Москва: Индрик].
- Wachcińska, Olga. (2013). *Polskie zamówienie ludowe. Tekst i kontekst*. Starogard Gdańsk: Agencja DB.
- Zav'âlova, Mariâ. (2006). Balto-slavânskij zagovornij tekst: lingvističeskij analiz i model' mira. Moskva: Nauka. [Завьялова, Мария. (2006). *Балто-славянский заговорный текст: лингвистический анализ и модель мира*. Москва: Наука].
- Zowczak, Magdalena. (2004). „Sen Matki Bożej” jako modlitwa ludowa na pograniczu kulturowym. W: Zbigniew Jasiewicz (red.). *Wschód w polskich badaniach etnologicznych i antropologicznych. Problematyka – badacze – znaczenie* (s. 123–132). Poznań: Biblioteka Telgte.

Zowczak, Magdalena. (2013). *Biblia ludowa: Interpretacje wątków biblijnych w kulturze ludowej*. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

SUBMITTED: 26.09.2020

ACCEPTED: 6.03.2021

PUBLISHED ONLINE: 12.12.2021

ABOUT THE AUTHOR / O AUTORZE

Tatsiana Valodzina / Таццяна Валодзіна – Білорусь; Мінск; Народовая Академія Навук Білорусі; Цэнтр Бадан над Білорускай Культурай, Языком і Літаратурай; Інстытут Сztuki, Etnografii i Folkloru; dr hab., docent, spec.: фольклорыстыка, etnolingwistyka, zainteresowania naukowe: традыцыйная культура духовна беларусинў і іншых славян; язык і культура.

Адрес: Цэнтр даследавання беларускай культуры НАНБ, вул. Сурганава 1, корп. 2, 220072, г. Мінск, Рэспубліка Беларусь

Wybrane publikacje:

1. Valodzina, Tatsiana. (2018). The norm and its deviations in the context of childhood semiotics: the belarus tradition against the slavonic background. *Folklore. Elektronik Journal of Folklore*, 72, p. 89–110. [www.folklore.ee/folklore/vol72].
2. Лобач, Уладзімір; Валодзіна, Таццяна. (2016). *Святыя крыніцы Беларусі*. Мінск: Беларуская навука.
3. Валодзіна, Таццяна, Кухаронак, Таццяна. (2015). „Ядроное жыста гаспадара кічча...”: каляндарны год у абрадах і звычаях. Мінск: Беларуская навука.
4. Валодзіна, Таццяна. (2009). *Цела чалавека: слова, міф, рытуал*. Мінск: Тэхналогія.
5. Валодзіна, Таццяна. (1999). *Семантыка рэчаў у духоўнай спадчыне беларусаў*. Мінск: Тэхналогія.

